

ГОЛОС ПЕДКОЛЛЕДЖА



2022



Год исторической памяти

Главой государства подписан Указ № 1, согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси был объявлен Годом исторической памяти.

В чем особенность Года исторической памяти? Помнить все! Без знания прошлого невозможно успешное будущее. Именно поэтому на государственном уровне такое большое значение уделяется сохранению героического наследия и правды обо всех периодах жизни нашего народа.

Начавшийся Год исторической памяти – повод взглянуть на страну, события и людей в свете прошлого, настоящего и будущего.

История Беларуси многогранна, у нас было много трагических и героических страниц в любом историческом периоде, но нам всегда было чем гордиться. Прежде всего тем, что наши предки тысячелетиями жили на этом геополитическом перекрёстке, через который прокатились тысячи военных конфликтов. Несмотря на это, мы отстаивали своё право жить и развиваться на этой земле как считаем нужным, – отмечает ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович, – поэтому Год исторической памяти абсолютно закономерно последовал за Годом народного единства, ведь события 2020 года выразительно показали важность сохранения этой исторической памяти и опасность её искажения и фальсификации.



По материалам
СМИ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Конкурс педмастерства.....	2
14 февраля – День Святого Валентина	3
Стрэчанне (Грамніцы)	4
Сказки на все времена	5
Дарите книги	5
Спортивная жизнь колледжа	6
Никогда не забудем. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.....	7
Пявучая родная мова. 21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы	8
Страницы истории. Сталинградская битва	9
23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь.....	10



*Учителя в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».*

Стало доброй традицией ежегодно проводить конкурс профессионального мастерства «Лучший будущий учитель» среди учащихся 3-го курса. Конкурс проходит в 2 этапа. Первый этап состоялся 27 января. Наши конкурсанты проводили уроки на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки». Второй этап прошел 28 января на сцене колледжа. Лучшие учащиеся собрались для того, чтобы проявить свои не только артистические способности, но и все те таланты и качества, которыми должен обладать настоящий учитель. 3 «А» группу представлял Медведев Виктор, 3 «Б» – Дмитроченко Станислав, 3 «В» – Журкова Екатерина. Участников конкурса оценивало жюри, которое вело наблюдение за творческими изысканиями конкурсантов. В его состав вошли Юшкевич Т.И., Хмарская Т.В., Тарасенко М.М., Фирсина Л.В., Старовойтова С.В., Бармина А.И.

Для первого конкурса участникам необходимо было подготовить визитную карточку «**Я и моя профессия**». Каждый из участников должен был за 5 минут представить свою будущую профессию. Нужно отметить, что все конкурсанты подготовились очень добросовестно.

Так как реклама широко вошла в нашу жизнь и зачастую стала двигателем прогресса, то следующий конкурс назывался «**Педагогическая реклама**». Каждый участник за короткое время (3 минуты) должен был прорекламировать учебно-методическое пособие, журнал или отдельную статью по своей специальности. Все участники старались, поэтому рекламы получились разнообразные. Жюри же оценивало новизну, актуальность и практическую значимость рекламируемого издания.

Следующий этап конкурса – «**Блиц-турнир**». Каждому участнику задавались вопросы из различных областей наук. Время на обдумывание не давалось. Участники конкурса прошли достойно и это конкурсное испытание.

«Искусство и мастерство учителя заключается в умении сочетать сердечность с мудростью», – говорил Сухомлинский. Этот список можно продолжать бесконечно. И все равно невозможно перечислить всех качеств, которыми должен обладать педагог для того, чтобы находить правильные решения в различных ситуациях. Следующим был конкурс «**Педагогические ситуации**». Каждый участник получал задание, в котором необходимо было решить педагогическую ситуацию. Завершал конкурсную программу конкурс «**Мир моих увлечений**». Участники за 5 минут должны были продемонстрировать свои творческие способности и личные увлечения. Зрители убедились в том, что конкурсанты на самом деле очень талантливые и творческие люди.

И вот по итогам 2-х этапов конкурса жюри определило победителя. Лучшим из лучших оказался Медведев Виктор (3 «А» группа), который будет отстаивать честь колледжа теперь уже в университете. А нам остается присоединиться к поздравлениям и пожелать Виктору удачи.

М.М.Тарасенко, руководитель практики

14 февраля - день Святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков.

У праздника есть и конкретный «виновник» – христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.

Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин. Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

В День святого Валентина принято дарить друг другу подарки и «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам марципаны, которые были довольно дороги. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины. У страстных французов же в День святого Валентина принято дарить драгоценности, а в романтической Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.

В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый. Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь, Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник... официально запрещен, причем, под страхом больших штрафов. И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии, сегодня он считается днем семьи, любви и верности.

Ерко Дарья,
учащаяся 3Б группы





Са старадаўніх часоў 15 лютага Праваслаўная Царква святкуе адно з самых найвялікшых святаў — Стрэчанне. У перакладзе слова азначае Сустрэча. Царкоўнаславянскае слова «сретение» дакладна адлюстроўвае сэнс свята і яго падзей.

На Беларусі існуе і другая назва свята — Грамніцы. Мяркуюць, што назва паходзіць ад язычніцкага бога Грамаўніка (Перуна) — бога веснавых навальніц і дажжоў, якія спрыялі расліннасці. Паводле іншых меркаванняў, свята названа так таму, што свята Юр'я нібыта выпрабаввае на нячыстай сіле свае стрэлы і менавіта з гэтага дня ўжо можна пачуць грывоты.

З прыняццем беларусамі хрысціянства, магічна-ахоўную ролю (замест паганскіх шуму і грому) сталі выконваць асвечаныя ў царкве свечкі, якія захавалі ў сабе дахрысціянскую назву — грамніцы. Традыцыя асвечэння свечак існуе дзеля таго, каб абараніць сябе і ўсіх членаў сям'і ад чарадзеяства, сурокаў і хвароб. Звычайна свечкі-грамніцы людзі рыхтавалі загадзя. Тыя, хто трымаў пчол, выплаўлялі самыя вялікія свечкі, у каго пчол не было — куплялі жоўты воск у краме або ў знаёмых пчаляроў.

Пасля вяртання дадому гаспадар неадкладна даставаў свечку, жонка запальвала яе і адбываўся незвычайны, але абавязковы абрад агністага крыжавання. Спачатку бацька абпальваў крыжападобна валасы на сваёй галаве, потым жонцы і ўсім астатнім членам сям'і па ўзросту. Па чарзе, пачынаючы ад старэйшых, да яго падыходзілі ўсе члены сям'і і судакраналіся з полымем, тым самым як бы далучаючыся да жыццядайнага нябеснага агню, які знішчае ў чалавеку ўсю брыдоту.

Пасля «вогненнага асвечэння» ўсіх блізкіх бацька ў суправаджэнні дзяцей абходзіў усе куты хаты, зноў жа крыжападобна выпальваючы нячыстую сілу. Знакам такога «выпальвання» заставаліся чорныя крыжы на бэльках або дзвярах. Затым ён выходзіў у двор і выконваў той жа абрад ва ўсіх гаспадарчых пабудовах, за выключэннем лазні.

Старыя людзі раілі: «Грамнічную свечку нельга пазычаць, як і агонь, нават у блізкія дамы сваякоў, родным, што жывуць у іншай сям'і».

Грамнічную свечку выкарыстоўвалі на працягу ўсяго года. Найбольш моцным абярэгам грамнічную свечку лічылі ў час летняй навальніцы. Тое, што нарадзілася ад нябеснага агню, тое, што асвечана царкоўным абрадам, становілася своеасаблівым гарантам перасцярогі.

Грамнічная свечка суправаджала абрады засявання і зажынак. Яе запальвалі тады, калі насыпалі насенне ў мяхі перад сяўбой і перад тым, як засыпаць першы вымалачаны хлеб у засек. Без грамнічнай свечкі не распачыналі зажынкі. Усё гэта рабілася для таго, каб захаваць палетак ад граду.

«Грамніцу» бралі з сабой, калі ішлі сватаць дзяўчыну. Грамнічная свечка, загорнутая ў кавалак даматканнага палатна, ляжала на сталі перад маладымі побач з хлебам-соллю, якімі бацькі сустракалі пару пасля вячання. Калі ж на працягу года свечка выкарыстоўвалася радзей і заставалася яшчэ вялікая яе частка, то яна дапальвалася ў свята вечары на Каляды або непасрэдна перад Грамніцамі.

У народным асяроддзі гэта знакамітая і лёсавызначальная падзея Стрэчанне ўспрымацца як прыродна-касмічнае «Стрэчанне» — сустрэча зімы з вясною.

Па стане надвор'я на Стрэчанне прадказвалі характар надыходзячых вясны і лета. Якое надвор'е на Грамніцы, такая і вясна. Калі на Грамніцы вялікі мароз, то лічылася, што снег паляжыць нядоўга, а лета будзе пагоднае і сухое; мяцеліца на Стрэчанне прадказвала доўгую вясну, а значыць — недахоп корму для жывёлы; пацяпленне на Стрэчанне сведчыла пра раннюю вясну («Калі на Грамніцы певень нап'ецца вадзіцы, то на Юр'я вол пад'есць травіцы»), аднак лета чакалася непагоднае, з невялікім ураджаем («На Грамніцы адліга — з ураджаю будзе хвіга»).

Са Стрэчання пачыналі ўжо рыхтавацца да вясны — гаспадары рабілі, аглядалі, рамантавалі прылады, патрэбныя для вясновых заняткаў: «Да Грамніц не скідай з рук рукавіц, а як прайшлі Грамніцы, то ўжо не патрэбны рукавіцы».



325 лет назад исполнилось со дня опубликования сборника Шарля Перро «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями».

Шарль Перро (1628 - 1703), профессиональный юрист, был видным чиновником Франции, а по «совместительству» – литературным критиком и поэтом. Но тогда во Франции считалось, что сочинять сказки – дело несерьезное для взрослого человека. Поэтому первую сказку Шарль Перро напечатал не под своим именем. На обложке было имя его сына. К удивлению, сказка понравилась не только детям, но и взрослым. Обладывая таким успехом, Перро через год выпускает книгу «Сказки моей матушки Гусыни...», которая была опубликована в 1697 году. Кто из вас не знает сказки Шарля Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка»? Ни к какой другой сказке мира не обращались люди так часто, как к «Золушке». Эта сказка вдохновляла композиторов и художников, певцов и танцоров. Опера, балет, сотни спектаклей, шедевры кинематографии, мультфильмы и мюзиклы...

До сих пор сказки Шарля Перро одни из лучших в мире книг детской литературы. На этих сказках выросло не одно поколение детей. На русском языке сказки Шарля Перро были впервые изданы в 1768 году. Свои сказки Перро писал не «ради забавы», а «чтобы они действовали на ум читателя, поучая и развлекая». Каждая из них содержала в себе мораль. Автор помогал читателю сделать вывод о том, чему же научила его сказка. Чарующий, волшебный мир сказок Перро не оставляет равнодушным ни одного читателя, ведь его герои добры, отважны, а смекалка и трудолюбие выводят из самых тяжелых жизненных ситуаций. Незаметно пролетают часы счастливых детских чтений, закрывается книга, а ее герои остаются с нами надолго, на всю жизнь. С годами они не утрачивают своего волшебного очарования, а самое главное – своей отнюдь не сказочной сути.

Дробыш Кристина,
учащаяся 3 «Б» группы



Дарите книги

День влюблённых любят и ждут во всех континентах. Но не все знают, что 14 февраля отмечают ещё один тёплый и душевный, несущий радость и заботу праздник – Международный день дарения книг. Праздник этот молодой, так как стал отмечаться с 2012 года. Заслуга его учреждения принадлежит не международным общественным организациям, а простым людям, понимающим роль духовных ценностей.

Американка Эмили Бродмур, основавшая сайт детской книги, однажды задумалась над вопросом сына, почему нет праздника, на который нужно дарить книги. Женщина обратилась к пользователям сети поддержать эту инициативу. Предложение нашло отклик в сердцах миллионов. За несколько лет акция «Подари книгу» распространилось по всему свету.

Книга – это мудрый учитель и советчик. Она расширяет кругозор, в увлекательной и ненавязчивой форме воспитывает лучшие человеческие качества. Нежелание читать художественную литературу – бич нашего времени. Это негативно влияет на развитие аналитических и познавательных способностей. Сегодня свободное время поглощает интернет и увлечение гаджетами. Ушли в прошлое времена, когда люди читали запоем, ощущая внутреннюю радость от общения с печатным словом.

В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям. Однако не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.

А сколько интересных и полезных книг существует на свете! Если вы считаете, что они у вас лишние, можно отдать книги в библиотеку, в детский приют или подарить другу.

Этот праздник напоминает нам о том, что книга была и остаётся прекрасным подарком.

Т.М.Григорьева,
преподаватель русского языка и литературы





С 1 по 3 февраля в спортивном зале прошли общеколледжные соревнования по зимнему многоборью "Здоровье" Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

В соревнованиях принимали участие учащиеся 1-3 курсов по 4 человека от группы. Все участники выполняли следующие нормативы: наклон вперед из положения сидя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднятие туловища, челночный бег и стрельба из пневматической винтовки.

По набранной сумме очков места распределились следующим образом:

- 1 место - 1 "Г" гр.
- 2 место - 3 "Б" гр.
- 3 место - 2 "В" гр.

В личном первенстве по наибольшей сумме набранных очков во всех видах:

- 1 место - Заброда Дарья 1 "А" гр. (97 очк.)
- 2 место - Терешкова Ирина 1 "Г" гр. (93 очк.)
- 3 место - Караватая Татьяна 3 "Б" гр. (85 очк.)

8 - 9 февраля наша команда принимала участие в областной Спартакиаде по программе зимнего многоборья "Защитник Отечества" среди юношей допризывного и призывного возраста в рамках Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь - 2022. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на высокой перекладине и лыжных гонках 5 км.

Несмотря на то, что наши участники не поднялись на пьедестал в общекомандном зачете, ребята показали себя в личных зачетах: Блинов Вадим занял **2 место** в лыжных гонках на дистанции 5 км с результатом 14,20 м, Самульцев Дмитрий - **2 место** в подтягивании на высокой перекладине с результатом 27 раз.



Никогда не забудем

15 февраля в Республике Беларусь отмечается памятная дата – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом – завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной войны.

Около 30 тысяч белорусов прошли горнило той войны, которую иногда называют первой антитеррористической операцией. За девять лет войны Беларусь потеряла в Афганистане более 770 человек.

Годы, прошедшие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, не излечили боль потерь, не ослабили память о тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой патриотический и интернациональный долг. Воины-интернационалисты являются примером гражданского подвига и служения своему Отечеству.

В честь Дня памяти воинов-интернационалистов в нашей стране ежегодно проходят торжественно-траурные и патриотические мероприятия, а также встречи руководства местных исполнительных органов власти, работников управления социальной защиты, здравоохранения и иных служб с ветеранами-интернационалистами, членами семей погибших и инвалидами войны.

Много лет символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс «Остров слез» в Минске, центральным элементом которого является часовня. Внутри часовни на четырех алтарях высечены имена 771 павших бойцов-белорусов.

Памятные мероприятия проходят по всей республике. Это дань всем тем, кто воевал и погиб, кто вернулся, но не дождал до сегодняшнего дня, для кого слова долг и честь были главными в жизни.

Крупенько Анна,
учащаяся 3 «Б» группы



21

ЛЮТАГА

Міжнародны
дзень
роднай мовы



Міжнародны дзень роднай мовы заснаваны ў 1999 годзе рашэннем Генеральнай сесіі ЮНЕСКА і штогод адзначаецца 21 лютага. Галоўная яго мэта – захаванне моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, падтрыманне нацыянальных моў і культур, а таксама забеспячэнне права кожнага грамадзяніна карыстацца роднай мовай.

Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі, кожнага народа, бо няма народа без мовы, няма мовы без яе носбіта.

“Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму – на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае – гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць – калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы скарб нацыянальны – гэта родная мова”.

Змітрок Бядуля

Роднае слова з’яўляецца адным з самых вялікіх здабыткаў кожнага народа. Родная мова з’яўляецца формай існавання і захавання народных традыцый, звычаяў, духоўных скарбаў, спосабам і сродкам развіцця нацыянальнай культуры. У кожнага народа няма большага скарбу, чым яго мова.

Родная мова – гэта характар народа, яго памяць, гісторыя, яго розум і вопыт.

Мова – гэта душа народа. Нагадаем словы народнага песняра Янкі Купалы: *“Гэта душа душы беларуса – мова зраслася з ім, як зрастаецца са сваім каранем дрэва. Падкапайце яго, абсячыце дазвання яго карань – дрэва засохне, перстане жыць”.*

Родная мова

Вы паслухайце родную мову:

Жаўруковаю песняй звініць...

Колькі фарбаў, адценняў у слове!

Як пявуча ліецца-гучыць!

Васількамі, рамонкамі шэпча

У квяцістых, раздольных лугах.

Гулкім рэхам гамоніць у зарэччы,

Салаўінаю трэллю ў гаях.

То шчымліва, журботна галосіць,

То вясёлкай над борам плыве.

Так у госці ласкава запрасіць,

Так бяседу гасцінна вядзе.

Хай жа іскрыцца сонцам вясеннім,

Спелым коласам нівы шуміць!

У карагодзе кружыць вясельным.

Веру, мова мая – будзе жыць!

Мілагучная і ласкавая!

Не згубілася ў цемры вякоў.

Мой святы пасаг, мая спадчына –

Мова родная, мова бацькоў!

Старавойтава С.В.,
выкладчык беларускай мовы і літаратуры

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь

В этом году праздник имеет особое значение – Вооруженным силам Беларуси исполняется 100 лет

День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь был установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г.

Армия является обязательным атрибутом любого самостоятельного государства. В нашей стране армия – это возможность для каждого гражданина научиться защищать себя и обеспечивать защиту родного Отечества.

Защита Отечества – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Так гласит статья 57 Конституции Республики Беларусь – основного закона страны.

Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня осуществляется в принципиально новых геополитических, политических и экономических условиях – в условиях независимого суверенного государства Республика Беларусь.

История праздника уходит в СССР, в 1922 год, когда 23 февраля 1922 года был установлен День Красной армии и флота. С 1949 до 1993 года праздник носил название «День Советской армии и Военно-морского флота». После распада СССР праздник продолжают отмечать в ряде стран СНГ: в Беларуси, России, Украине, Приднестровье, Южной Осетии.

На сегодняшний день в Беларуси полностью сформирована комплексная система обеспечения национальной безопасности страны.

Вооруженные силы Республики Беларусь являются, прежде всего, не инструментом ведения войны, а важнейшим средством ее предотвращения.

Вооруженные силы Республики Беларусь являются примером для формирования высокого морального духа всех граждан страны.



Уважаемые мужчины!

Сотрудники, преподаватели и студенты!

примите искренние поздравления

с Днем защитников Отечества

и Вооруженных сил

Республики Беларусь!

Мирного неба над головой Вам,

наши защитники Отечества,

и новых достижений на благо Мира!